



ДАНІЭЛЬ ЯСТРЭМСКІ:  
«МАРЫ  
ЗБЫВАЮЦЦА!»

ЧЫРВОНКА

ШЛЯХІ І АБЛІЧЧЫ  
БЕЛАРУСКАГА  
СТЭНДАПА

ЧЫРВОНКА



Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



# ЗВЯЗДА

18

КАСТРЫЧНІКА 2018 г.

ЧАЦВЕР

№ 201 (28817)

## ЦЫТАТА ДНЯ



**Сяргей РУМАС,  
прэм'ер-міністр:**

«Дзяржапошліна на допуск да дарожнага руху не будзе ўключацца ў кошт паліва. Асноўным рашэннем пытання ўрад бачыць адвязанне выплаты пошліны ад праходжання тэхгляду. Права на доступ да дарожнага руху кіроўцы будуць аплачваць у АРІП — на тэрмін ад аднаго месяца. Такім чынам будзе адноўлена справядлівасць у дачыненні да тых асоб, хто выкарыстоўвае аўтамабіль не круглы год. Самае складанае тут — сістэма кантролю, якая дазволіць выяўляць тых, хто збор не заплаціў. Вырашаць пытанне з неплацельчыкамі пошліны дапаможа параўнанне базы АРІП з базамі фотафіксацыі і праходжання тэхгляду. І тады, хто не заплаціў за допуск да руху, будзе плаціць у падвойным памеры. Новая схема, па папярэдніх даных, запрацуе з 1 ліпеня 2019 года».

# Ясная Раніца. Заўсёды



Мікалай ЛАПО жыве ў вёсцы Ясная Раніца Круглянскага раёна амаль сорак гадоў. Вёска нечым нагадвае Белыя Росы (з аднайменнай кінастужкі), бо знаходзіцца каля самага райцэнтра, прымыкае да новабудуляў. Але пенсіянеру, які ўсё жыццё аддаў сельскай гаспадарцы, не хацелася б, каб Ясная Раніца знікла. Яму падабаецца, што ў вёсцы ўзводзяць новыя дамы, па суседстве

жывуць маладыя гаспадары, і гэта азначае, што населены пункт з такой арыгінальнай назвай будзе радаваць і наступныя пакаленні. Мікалай Іванавіч у свае 70 гадоў па-ранейшаму любіць назіраць за прыродай, часта здымае яе на мабільнік, каб паказаць іншым: вось якая яго раніца — ясная.

Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.

## ■ Да 1000-годдзя Брэста

# І ГАРАДСКІ САД, І ВАКЗАЛ — НА АДНОЙ СЦЯНЕ

Арт-аб'ект на тэму гарадской гісторыі ствараецца па вуліцы Міцкевіча



Фота Аляксандра ШУЛЫГАЧА

На вялікай сцяне па вуліцы Міцкевіча ў Брэсце літаральна на вачах у мінакоў нараджаюцца карцінкі гарадскога жыцця пачатку мінулага стагоддзя. Пано, якое складаецца з некалькіх асобных сюжэтаў, мастакі аб'яцваюць закончыць ужо ў кастрычніку. Калі, вядома, надвор'е не падвядзе.

СТАР. 13

## Людзі і лёсы

# «У маё жыццё прышло вялікае шчасце...»

Як гэта было: шчыры аповед  
аб усынаўленні

Алене хутка будзе 44, яна выкладае ў адным са сталічных універсітэтаў. Два гады таму жанчына ўсынавіла чатырохгадовага хлопчыка. Я адчуваю сябе крывым няёмка, калі задаю пытанне аб тым, чаму няма сваіх дзяцей. Але такая ўжо прафесія — насуперак прыказцы казаць пра вярхоўку ў доме павешанага. «Нічога, для мяне гэта не такая балючая тэма, як для некаторых», — супакойвае мяне Алена. І пачынае раскаваць...

— ...У маладосці было неяк не да таго. Калі мы з маім выбраннікам пажаніліся, вырашылі адкласці на некаторы час нараджэнне дзяцей: не было свайго жылля, дый наогул вырашылі, што пакуль яшчэ рана. А потым пачаўся перыяд, калі ў мяне не было даверу да свайго мужа і я не хацела нараджаць у гэтай сітуацыі. У рэшце рэшт усё скончылася скасаваннем шлюбу...

Гэта быў складаны перыяд для мяне. І я з галавой акунулася ў працу, нават адбыўся значны рывок у кар'еры... Мне было тады 30 гадоў. Вядома, хацелася мець сям'ю, хоць я і не той чалавек, для каго самае галоўнае — выйсці замуж (усміхаецца). Я вяла актыўны лад жыцця, шмат падарожнічала, знаёмілася з мужчынамі. Але знайсці чалавека, з якім хацелася і атрымалася б стварыць сям'ю, не ўдалося. Хоць і лічу: яшчэ не ўсё скончана...

СТАР. 4



## КОРАТКА

• У беларускіх санаторыях забраніравана каля 90 % месцаў на навагодні сезон з 25 снежня па 8 студзеня. 40 % з іх прыпадае на расіян.

• Сіноптыкі раяць завяршыць уборку бульбы і агародніны з-за будучага пахаладання.



• Больш за 8,5 тысячы дзяцей Гомельскай вобласці паправяць здароўе на восеньскіх каникулах у прышкольных лагерах з дзённым знаходжаннем.

• Новыя дзіцячыя садкі ў 2019 годзе з'явяцца ў Астравіцы і Лідзе.

• Крымінальная справа распачата ў дачыненні да мінчаніна, які страляў па птушках.

ISSN 1990 - 763X



9 771990 763008